

## РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

### ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
1 сакавіка 2006 г. № 136

#### **1/7323** Аб узнагароджанні работнікаў, якія ўнеслі найбольш (03.03.2006) значны ўклад у сацыяльна-эканамічнае развіццё рэспублікі ў 2001–2005 гадах, дзяржаўнымі ўзнагародамі Рэспублікі Беларусь

За высокія дасягненні ў вытворчай і сацыяльна-культурнай сферах, значны асабісты ўклад у выкананне прагнозных паказчыкаў сацыяльна-эканамічнага развіцця рэспублікі ў 2001–2005 гадах:

##### 1. Узнагародзіць:

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
|                                    | ордэнам Айчыны II ступені   |
| Іоффе<br>Міхаіла Фадзеевіча        | – генеральнага дырэктара беларуска-расійскага сумеснага прадпрыемства адкрытага акцыянернага таварыства «Брэст-газаапарат»  |
| Маісеева<br>Леаніда Сяргеевіча     | – дырэктара закрытага акцыянернага таварыства «Агракамбінат «Зара» Магілёўскага раёна   |
|                                    | ордэнам Айчыны III ступені  |
| Азаматава<br>Мікалая Ільясавіча    | – Старшыню Дзяржаўнага ваенна-прамысловага камітэта   |
| Ачапоўскага<br>Васілія Міхайлавіча | – дырэктара раённага сельскагаспадарчага унітарнага прадпрыемства «Саўгас «Слуцк» Слуцкага раёна  |
| Ашэйчыка<br>Мікалая Захаравіча     | – генеральнага дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Салігорскпрамбуд»   |
| Барысава<br>Міхаіла Рыгоравіча     | – старшыню Касцюковіцкага раённага выканаўчага камітэта   |
| Басарабу<br>Мікалая Міхайлавіча    | – дырэктара вытворчага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Мінскі электратэхнічны завод імя В.І.Казлова»   |
| Баярына<br>Леаніда Уладзіміравіча  | – загадчыка хірургічнага аддзялення ўстановы аховы здароўя «Аршанская гарадская бальніца № 1 імя Сямашкі»   |
| Бухавецкага<br>Якава Адамавіча     | – дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Брэсцкі мясакамбінат»  |
| Васілевіча<br>Мікалая Ільіча       | – старшыню сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Аграфірма «Лучнікі» Слуцкага раёна   |
| Жмайліка<br>Валерыя Аляксеевіча    | – генеральнага дырэктара вытворчага аб'яднання «Гомсельмаш» – дырэктара рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Гомельскі завод сельскагаспадарчага машынабудавання «Гомсельмаш» |
| Канаша<br>Сяргея Пятровіча         | – машыніста электрапоезда маторвагоннага дэпо Мінск унітарнага прадпрыемства «Мінскае аддзяленне Беларускай чыгункі»  |

Котава Леаніда Анатольевіча	– вадзіцеля аўтамабіля рэспубліканскага унітарнага вытворчага прадпрыемства «Граніт», Лунінецкі раён
Лейчанку Леаніда Паўлавіча	– дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Ляхавіцкі кансервавы завод» Ляхавіцкага раёна
Марыева Паўла Лук’янавіча	– генеральнага дырэктара вытворчага аб’яднання «Беларускі аўтамабільны завод» – генеральнага дырэктара рэспубліканскага унітарнага вытворчага прадпрыемства «Беларускі аўтамабільны завод»
Пахілку Яўгенія Палікарпавіча	– генеральнага дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Бабруйскаграмах»
Пахолака Мікалая Аляксандравіча	– першага намесніка старшыні камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванню Гродзенскага абласнога выканаўчага камітэта
Саўчыца Аляксандра Васільевіча	– генеральнага дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Савушкін прадукт», г. Брэст
Талкачова Віктара Іванавіча	– дырэктара вытворчага унітарнага прадпрыемства «Мінскі вагонрамонны завод імя А.Ф.Мяснікова»
Тукалу Мікалая Дзмітрыевіча	– дырэктара дзяржаўнага унітарнага сельскагаспадарчага прадпрыемства «Племзавод «Мухавец» Брэсцкага раёна
Чалдышкіна Анатолія Васільевіча	– старшыню сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Бальшавік-Агра» Салігорскага раёна ордэнам Пашаны
Грынкевіч Леанілу Пятроўну	– прадаўца закрытага акцыянернага таварыства «Універсам «Валгаград», г. Мінск
Дашкевіча Віктара Віктаравіча	– начальніка інспекцыі Міністэрства па падатках і зборах па г. Мінску
Драбышэўскага Валянціна Іванавіча	– першага намесніка галоўнага інжынера рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Гомельскі завод сельскагаспадарчага машынабудавання «Гомсельмаш»
Зеньчык Галіну Мікалаеўну	– штампоўшчыка рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Мінскі трактарны завод»
Зорыча Уладзіміра Лукіча	– вадзіцеля-выпрабавальніка рэспубліканскага унітарнага вытворчага прадпрыемства «Беларускі аўтамабільны завод»
Кабака Канстанціна Сцяпанавіча	– токара рэспубліканскага унітарнага вытворчага прадпрыемства вытворчага аб’яднання «Беларускі аўтамабільны завод»
Кабякова Андрэя Уладзіміравіча	– Намесніка Прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь
Камінскага Дзмітрыя Браніслававіча	– слесара-рамонтніка рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Мінскі трактарны завод»
Корбута Мікалая Пятровіча	– Міністра фінансаў
Кузьміч Рэгіну Станіславаўну	– начальніка ўпраўлення сацыяльнай абароны адміністрацыі Ленінскага раёна г. Мінска
Курыцкага Вікенція Іосіфавіча	– начальніка спецыялізаванага ўпраўлення № 246 адкрытага акцыянернага таварыства «МАПІД», г. Мінск
Макея Уладзіміра Уладзіміравіча	– памочніка Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
Макрыцкага Міхаіла Міхайлавіча	– начальніка цэха механізацыі вытворчага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Мінскі маторны завод»
Мартынава Сяргея Мікалаевіча	– Міністра замежных спраў
Марчэўскага Анатолія Іванавіча	– дырэктара рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «2566 завод па рамонту радыёэлектроннага ўзбраення»

Падаляку Васілія Міронавіча	– першага намесніка Міністра прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя
Парфяновіча Аляксандра Аляксандравіча	– вядучага майстра сцэны ўстановы культуры «Магілёўскі абласны тэатр драмы і камедыі імя В.І.Дуніна-Марцінкевіча (г. Бабруйск)»
Пліндава Віктара Канстанцінавіча	– начальніка Круглянскай раённай інспекцыі прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя
Пранчака Мікалая Барысавіча	– тэхніка-асемянатара сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Шлях новы» Ляхавіцкага раёна
Прохарчык Неаліну Аляксандраўну	– начальніка аддзела сертыфікацыі Камітэта па стандартызацыі, метралогіі і сертыфікацыі пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь
П'еха Багдана Марцінавіча	– начальніка Мазырскай нафтаразведачнай экспедыцыі глыбокага бурэння геолога-разведачнага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Белгеалогія»
Рабага Уладзіміра Рыгоравіча	– машыніста горных выемачных машын рудніка Другога рудаўпраўлення рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Вытворчае аб'яднанне «Беларуськалій»
Радкова Уладзіміра Васільевіча	– начальніка Камянецкай раённай інспекцыі прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя
Рэўтовіча Уладзіміра Іванавіча	– начальніка вытворчасці адкрытага акцыянернага таварыства «Нафтан»
Савянок Алу Рыгораўну	– апаратчыка пастэрызацыі адкрытага акцыянернага таварыства «Малочныя прадукты», г. Гомель
Тарасюка Івана Іванавіча	– старшыню сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Узыходзячая зара» Кобрынскага раёна
Ткачова Сяргея Паўлавіча	– памочніка Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
Цалуйку Юрыя Уладзіміравіча	– трактарыста-машыніста камунальнага сельскагаспадарчага унітарнага прадпрыемства «Саўгас «Камінтэрн» Буда-Кашалёўскага раёна
Шавель Лідзію Іванаўну	– дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Элема», г. Мінск
Ясюка Сяргея Кузьміча	– намесніка начальніка ўпраўлення продажу грузавой тэхнікі вытворчага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Мінскі аўтамабільны завод» ордэнам Францыска Скарыны
Волкава Міхаіла Мікалаевіча	– настаўніка ліцэя № 1 г. Віцебска
Зарыцкага Эдуарда Барысавіча	– канцэртмайстра дзяржаўнай установы «Нацыянальны аркестр сімфанічнай і эстраднай музыкі Рэспублікі Беларусь» медалём «За працоўныя заслугі»
Абламскую Таццяну Мікалаеўну	– прадаўца адкрытага акцыянернага таварыства «ГУМ», г. Мінск
Абрамовіча Юрыя Іванавіча	– слесара механазборачных работ вытворчага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Мінскі аўтамабільны завод»
Абромчыка Генадзія Валерыянавіча	– фармоўшчыка машынным фармоўкі вытворчага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Мінскі аўтамабільны завод»
Агіевіча Аляксандра Уладзіміравіча	– начальніка землеўпарадкавальнай і геадэзічнай службы Кобрынскага раёна
Адзерыху Аляксандра Паўлавіча	– намесніка начальніка унітарнага прадпрыемства «Упраўленне дарожна-маставога будаўніцтва і добраўпарадкавання Мінгарвыканкома»

Азарава Юрыя Аляксеевіча	– загадчыка траўматалагічнага аддзялення № 1 установы аховы здароўя «Гарадская клінічная бальніца хуткай медыцынскай дапамогі г. Гродна»
Аксёненку Аляксандра Іванавіча	– дырэктара вытворчага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Мінская фабрыка каляровага друку»
Аксючыца Анатолія Сцяпанавіча	– вадзіцеля сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Будслаўскі» Мядзельскага раёна
Акуленку Івана Ільіча	– вадзіцеля-прадаўца аўтамагазіна Хойніцкага раённага спажывецкага таварыства
Акушэвіча Анатолія Леанідавіча	– начальніка ўпраўлення культуры Мінскага абласнога выканаўчага камітэта
Алейніка Рамана Сцяпанавіча	– генеральнага дырэктара рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Выдавецтва «Беларускі Дом друку»
Аляшкевіча Аляксандра Арсеньявіча	– балетмайстра-пастаноўшчыка дзяржаўнай установы «Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь Дзяржаўны ансамбль танца Беларусі»
Андрушчанка Ірыну Пятроўну	– загадчыка магазіна № 12 гандлёвага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Мінгарсаюздрук»
Андрыянава Мікалая Віктаравіча	– генеральнага дырэктара рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Беларускі металургічны завод»
Арлоўскага Аляксандра Аляксандравіча	– галоўнага інспектара аддзела мытнага афармлення і кантролю № 8 Верхнядзвінскага мытнага паста Полацкай мытні
Аскерко Міхаіла Пятровіча	– старшыню сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Лазавічы» Клецкага раёна
Астাপук Вольгу Рыгораўну	– галоўнага ляснічага дзяржаўнай вопытнай лесагаспадарчай установы «Кобрынскі вопытны лясгас»
Бабаеда Пятра Пятровіча	– вадзіцеля аўтамабіля дзяржаўнай лесагаспадарчай установы «Лепельскі лясгас»
Баброву Святлану Міхайлаўну	– закройшчыка атэлье індывідуальнага пашыву і рамонту адзення Чэрыкаўскага унітарнага камунальнага прадпрыемства «Бытпаслугі»
Баброўскага Генадзія Раманавіча	– вадзіцеля аўтамабіля дзяржаўнай лесагаспадарчай установы «Навагрудскі лясгас»
Бабрышава Аляксея Мікалаевіча	– брыгадзіра жывёлагадоўлі малочнатаварнай фермы сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Вялікія Нава-сёлкі» Барысаўскага раёна
Байдава Уладзіміра Аляксеевіча	– мастацкага кіраўніка ансамбля салістаў «Класік-Авангард» установы «Беларуская дзяржаўная ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга філармонія»
Байдалава Дзмітрыя Фёдаравіча	– галоўнага інспектара Краўцоўскага мытнага паста Гомельскай мытні
Балбатунова Валерыя Піліпавіча	– начальніка аддзела аэрапортаў і наземных сродкаў Дзяржаўнага камітэта па авіяцыі
Бальшакову Любоў Уладзіміраўну	– намесніка начальніка па эканамічнай працы мытні «Заходні Буг»
Баянкову Зою Іванаўну	– маляра корпуса зваркі і афарбоўкі рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Гомельскі завод сельскагаспадарчага машынабудавання «Гомсельмаш»
Бандаровіча Андрэя Генадзьевіча	– выбівальшчыка адлівак рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Мінскі трактарны завод»
Бараноўскага Уладзіміра Антонавіча	– дырэктара вытворча-камерцыйнага таварыства з абмежаванай адказнасцю «Барэф», г. Мінск
Бардунову Нінэль Мікалаеўну	– мастацкага кіраўніка ўзорнага тэатра студыі «Радуга» ўстановы адукацыі «Цэнтр пазашкольнай работы» ўпраўлення адукацыі Магілёўскага абласнога выканаўчага камітэта

Барысевіча Віктара Іванавіча	– намесніка начальніка галоўнага ўпраўлення аграпрамысловага і ляснога комплексу Міністэрства эканомікі
Барэль Тамару Антонаўну	– апаратчыка перагонкі цэха капралактаму другой чаргі адкрытага акцыянернага таварыства «Гродна Азот»
Басалыгу Міхаіла Сяргеевіча	– намесніка начальніка механазборачнага цэха № 3 вытворчага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Мінскі завод колавых цягачоў»
Безводзіцкую Надзею Дзмітрыеўну	– начальніка інфармацыйна-аналітычнага аддзела Камітэта па энергаэфектыўнасці пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь
Безік Вольгу Васільеўну	– начальніка станцыі аховы раслін вытворчага камунальнага унітарнага прадпрыемства «Мінскзелянбуд»
Белакурскага Мікалая Іванавіча	– трактарыста-машыніста сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Світанак» імя К.П.Арлоўскага Кіраўскага раёна
Белякову Марыну С-Аліеўну	– архівіста навукова-метадычнай установы «Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці»
Браіма Уладзіміра Мікалаевіча	– брыгадзіра муляраў будаўнічага ўпраўлення № 10 адкрытага акцыянернага таварыства «Будаўнічы трэст № 4»
Булановіч Аляксандру Рыгораўну	– загадчыка аддзялення аднаўленчага лячэння пратэзна-артапедычнага шпіталю рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Беларускі пратэзна-артапедычны аднаўленчы цэнтр»
Бушылу Валерыя Уладзіміравіча	– генеральнага дырэктара закрытага акцыянернага таварыства «Маладзечнамэбля»
Бявідзене Марыну Іванаўну	– аператара машыннага даення сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Камайскі» Пастаўскага раёна
Бярэзіну Зінаіду Мікалаеўну	– дырэктара па эканоміцы і фінансах закрытага акцыянернага таварыства «Пінскдрэў»
Вайцянкова Аляксандра Сяргеевіча	– дырэктара рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Канструктарскае бюро «Дысплей»
Вайцяховіча Аляксандра Віктаравіча	– намесніка старшыні камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванню Гродзенскага абласнога выканаўчага камітэта
Вараб'ёва Віктара Герасімавіча	– галоўнага інжынера дзяржаўнага унітарнага прадпрыемства «Галоўнае вытворчае ўпраўленне жыллёвай гаспадаркі Мінгарвыканкома»
Васілеўскага Яна Янавіча	– старшыню Бераставіцкага раённага выканаўчага камітэта
Ваўранчук Наталію Васільеўну	– аператара рэспубліканскага унітарнага сельскагаспадарчага прадпрыемства «Селекцыйна-гібрыдны цэнтр «Заходні» Брэсцкага раёна
Верамееву Наталю Віктараўну	– генеральнага дырэктара рэспубліканскага унітарнага вытворчага прадпрыемства хлебапякарнай прамысловасці «Гомельхлебпром»
Вераскоўскага Аляксандра Уладзіміравіча	– токара рэспубліканскага унітарнага прамысловага прадпрыемства «Барысаўскі завод «Аўтагідраўзмацняльнік»
Верэнька Алену Барысаўну	– галоўнага інжынера праектаў камунальнага праектна-вышукальнага унітарнага прадпрыемства «Мінскінжпраект»
Віннічак Алу Мікалаеўну	– начальніка Лідскага раённага вузла паштовай сувязі Гродзенскага філіяла рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства паштовай сувязі «Белпошта»
Вірынскую Ганну Сяргееўну	– навуковага супрацоўніка лабараторыі эпідэміялогіі энтэравірусных інфекцый дзяржаўнай установы «Навукова-даследчы інстытут эпідэміялогіі і мікрабіялогіі» Міністэрства аховы здароўя

Вішневецкую Святлану Аляксандраўну	– намесніка начальніка галоўнага ўпраўлення фінансавання дзяржаўных, праваахоўных органаў і абароны Міністэрства фінансаў
Водчыц Таццяну Іванаўну	– жылоўшчыка мяса і субпрадуктаў камунальнага вытворчага унітарнага прадпрыемства «Пінскі мясакамбінат»
Выхрысценку Сяргея Пятровіча	– загадчыка хірургічнага аддзялення ўстановы аховы здароўя «Віцебская абласная клінічная бальніца»
Гаева Віктара Паўлавіча	– начальніка ўстаноўкі адкрытага акцыянернага таварыства «Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод»
Гайдука Уладзіміра Мікалаевіча	– бурыйльчыка падземнага і капітальнага рамонту свідравін рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Вытворчае аб'яднанне «Беларуснафта»
Галаванова Віктара Рыгоровіча	– Міністра юстыцыі
Галёнку Віктара Аляксеевіча	– трактарыста-машыніста камунальнага унітарнага сельскагаспадарчага прадпрыемства «Бярозаўскае» Бярозаўскага раёна
Галкіну Ніну Ціханаўну	– інжынера даччынага унітарнага прадпрыемства «Праектны інстытут Гроднадзіпразем» рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Праектны інстытут «Белдзіпразем»
Гарасімчыка Тадэвуша Уладзіслававіча	– намесніка галоўнага ўрача па медыцынскай частцы ўстановы аховы здароўя «Брэцкая абласная бальніца»
Гараўцова Мікалая Уладзіміравіча	– машыніста – ўкладчыка асфальтабетону філіяла «Гомельскае дарожна-рамонтна-будаўнічае ўпраўленне № 113» камунальнага праектна-рамонтна-будаўнічага унітарнага прадпрыемства «Гомельаблдарбуд»
Гарбуза Уладзіміра Уладзіміравіча	– начальніка механічнага цэха № 1 вытворчага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Мінскі маторны завод»
Гарнастая Пятра Уладзіміравіча	– галоўнага хірурга ўпраўлення аховы здароўя Гомельскага абласнога выканаўчага камітэта
Гарнішэўскага Аляксандра Рыгоровіча	– начальніка Салігорскай гаррайінспекцыі прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя
Гаўрыльчыка Васіля Уладзіміравіча	– рэгуліроўшчыка рэспубліканскага унітарнага вытворчага прадпрыемства «Віцязь»
Генова Уладзіміра Мікалаевіча	– трэнера-выкладчыка спецыялізаванай дзіцяча-юнацкай школы алімпійскага рэзерву па водналыжнаму спорту імя М.Генова аддзела фізічнай культуры, спорту і турызму Наваполацкага гарадскога выканаўчага камітэта
Гіро Мікалая Мікалаевіча	– дырэктара дзяржаўнай установы адукацыі «Агульнаадукацыйная сярэдняя школа № 3 з экалагічным ухілам» г. Вілейкі
Глазко Таццяну Уладзіміраўну	– загадчыка сектара аддзела тэхнічнага нарміравання і стандартызацыі тэхналагічнага абсталявання харчовай і хімічнай прадукцыі навукова-вытворчага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Беларускі дзяржаўны інстытут стандартызацыі і сертыфікацыі»
Глушчанка Вольгу Мікалаеўну	– дырэктара Быхаўскай дзіцячай школы мастацтваў
Гойшыка Аляксандра Іванавіча	– слесара-рамонтніка адкрытага акцыянернага таварыства «Брэцкі камбінат будаўнічых матэрыялаў»
Голуба Леаніда Уладзіміравіча	– трактарыста сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Вялікія Навасёлкі» Барысаўскага раёна
Гомлю Івана Арцёмавіча	– электразваршчыка адкрытага акцыянернага таварыства «Брэстсельмаш»
Горбача Мікалая Андрэевіча	– галоўнага заатэхніка-селекцыянера рэспубліканскага унітарнага сельскагаспадарчага прадпрыемства «Племяны завод «Чырвоная Зорка» Клецкага раёна

Гормаша Алега Сямёнавіча	– электразваршчыка зборачна-зварачнага цэха адкрытага акцыянернага таварыства «Бабруйскаграмаш»
Грамыку Уладзіміра Іванавіча	– намесніка генеральнага дырэктара па будаўніцтву адкрытага акцыянернага таварыства «МАПД», г. Мінск
Грома Уладзіміра Мікалаевіча	– дырэктара дзяржаўнай установы «Крупіцкі цэнтр культуры» Мінскага раёна
Груца Любоў Леанідаўну	– аператара машыннага даення сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Усход – Чырына» Дубровенскага раёна
Грыба Юрыя Аляксеевіча	– трактарыста-машыніста прыватнага унітарнага прадпрыемства па аказанню паслуг «Малаграпрамсэрвіс» Маладзечанскага раёна
Грыбоўскага Васілія Васільевіча	– слесара-рамонтніка адкрытага акцыянернага таварыства «Барысаўскі ДОК»
Грыгілевіч Ніну Міхайлаўну	– аператара машыннага даення рэспубліканскага сельскагаспадарчага унітарнага прадпрыемства «Племзавод «Карэлічы» Карэліцкага раёна
Грыцкова Аляксандра Уладзіміравіча	– шліфоўшчыка рамонтнага цэха рэспубліканскага унітарнага прамысловага прадпрыемства «Барысаўскі завод «Аўтагідраўзмацняльнік»
Грыцэнка Іну Васільеўну	– начальніка аддзела эканомікі і інвестыцыйнай дзейнасці Камітэта па энергаэфектыўнасці пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь
Грышука Анатолія Георгіевіча	– дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Гродзенскі мясакамбінат»
Грэсько Люцыю Казіміраўну	– першага намесніка начальніка ўпраўлення сельскай гаспадаркі і харчавання Верхнядзвінскага раённага выканаўчага камітэта
Гундара Уладзіміра Іванавіча	– старшага майстра вытворчага ўчастка філіяла Гродзенскага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства электраэнергетыкі «Гроднаэнерга» Гродзенскія электрычныя сеткі
Гурэвіча Аляксандра Рафаілавіча	– намесніка галоўнага ўрача па хірургічнай дапамозе ўстановы аховы здароўя «Магілёўская гарадская бальніца хуткай медыцынскай дапамогі»
Давыдзенку Аляксея Аляксеевіча	– аператара па адкорму буйной рагатай жывёлы сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Астрамечава» Брэсцкага раёна
Дамброўскага Казіміра Станіслававіча	– трактарыста-машыніста сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Агранёманскі» Стаўбцоўскага раёна
Дамнянкова Аляксандра Васільевіча	– дырэктара дзяржаўнай лесагаспадарчай установы «Пухавіцкі лясгас»
Данілевіч Таісу Іванаўну	– начальніка ўпраўлення адукацыі Мінскага абласнога выканаўчага камітэта
Данілевіча Уладзіміра Пятровіча	– слесара механазборачных работ Мінскага завода халадзільнікаў закрытага акцыянернага таварыства «Атлант»
Даніловіч Марыю Пятроўну	– галоўнага эканаміста аддзела даходаў бюджэту фінансавага аддзела Бярозаўскага раённага выканаўчага камітэта
Даніловіча Алега Мікалаевіча	– машыніста вытворчага рэспубліканскага унітарнага торфапрадпрыемства «Дзітва», Лідскі раён
Даўшко Івана Іванавіча	– начальніка свінаводчага комплексу сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Агракамбінат «Сноў» Нясвіжскага раёна
Дашкевіча Алега Уладзіміравіча	– дырэктара дзяржаўнай лесагаспадарчай установы «Лагойскі лясгас»

Дашкевіча Леаніда Іванавіча	– машыніста экскаватара комплексу «Крылава» дзяржаўнай установы «Галоўнае ўпраўленне па абслугоўванню дыпламатычнага корпусу і афіцыйных дэлегацый «Дыпсервіс» Кіраўніцтва справамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
Дзейка Ганну Канстанцінаўну	– Міністра па падатках і зборах
Дземідаўца Анатолія Давыдавіча	– майстра лесу Махнавіцкага лясніцтва дзяржаўнай вопытнай лесагаспадарчай установы «Мазырскі вопытны лясгас»
Дземідовіч Тамару Іванаўну	– дырэктара філіяла кнігагандлёвага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Белкніга»
Дзінькевіча Васілія Міхайлавіча	– цесляра філіяла «Будаўнічае ўпраўленне № 53» адкрытага акцыянернага таварыства «Лаўсанбуд»
Дзям'янку Васілія Аляксеевіча	– жывёлавода сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Дарапеевічы» Маларыцкага раёна
Дзянісаву Валянціну Іванаўну	– начальніка фінансавага аддзела Нараўлянскага раённага выканаўчага камітэта
Досава Леаніда Сяргеевіча	– начальніка Магілёўскай мытні
Досту Аляксандра Іванавіча	– першага намесніка генеральнага дырэктара рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства па аэранавігацыйнаму абслугоўванню паветранага руху «Белаэранавігацыя»
Дразда Міхаіла Міхайлавіча	– машыніста гумамяшальніка падрыхтоўчага цэха вытворчасці звышбуйнагабарытных шын адкрытага акцыянернага таварыства «Белшына»
Драздова Леаніда Леанідавіча	– слесара механазборачных работ вытворчага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Мінскі аўтамабільны завод»
Драздову Таццяну Міхайлаўну	– начальніка ўпраўлення Міністэрства эканомікі
Драніцу Вячаслава Віктаравіча	– старшыню Беларускага дзяржаўнага канцэрна па вытворчасці і рэалізацыі фармацэўтычнай і мікрабіялагічнай прадукцыі
Дрозд Галіну Аляксандраўну	– аператара машыннага даення адкрытага акцыянернага таварыства «Белавежскі» Камянецкага раёна
Дуброўца Аляксандра Рыгоравіча	– машыніста буравой устаноўкі Мазырскай нафтаразведчай экспедыцыі глыбокага свідравання геалагаразведчага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Белгеалогія»
Дударэнку Аляксандра Андрэевіча	– брыгадзіра ўчастка асноўнай вытворчасці цэха машыннай апрацоўкі драўніны закрытага акцыянернага таварыства «Маладзечнамэбля»
Дылеўскага Мікалая Іосіфавіча	– старшыню спецыялізаванага вытворчага кааператыва «Галавачы», Клецкі раён
Егорава Аляксандра Мікалаевіча	– дырэктара навукова-тэхнічнага цэнтру – намесніка генеральнага дырэктара – галоўнага канструктара вытворчага аб'яднання «Беларускі аўтамабільны завод»
Ермачкову Таццяну Уладзіміраўну	– рабочую па комплекснай уборцы і ўтрыманню домаўладанняў дзяржаўнага даччынага унітарнага прадпрыемства «ЖЭС № 107 ЖРЭА Першамайскага раёна г. Мінска»
Ефімовіча Міхаіла Канстанцінавіча	– начальніка інспекцыі Міністэрства па падатках і зборах па Віцебскай вобласці
Жалнерчыка Уладзіміра Уладзіміравіча	– ляснічага Высокаўскага лясніцтва дзяржаўнай лесагаспадарчай установы «Брэсцкі лясгас» Брэсцкага вытворчага лесагаспадарчага аб'яднання
Жаркова Уладзіміра Васільевіча	– намесніка дырэктара па хірургіі і інфарматыцы дзяржаўнай установы «Навукова-даследчы інстытут анкалогіі і медыцынскай радыялогіі імя М.М.Аляксандрава»



Жолудзь Ганну Іванаўну	– начальніка фінансавага аддзела Крычаўскага раённага выканаўчага камітэта
Жука Анатолія Канстанцінавіча	– дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Слонім-мэбля»
Жыгімонта Васілія Васільевіча	– электразваршчыка ручной зваркі вытворчага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Мінскі электратэхнічны завод імя В.І.Казлова»
Жыранкову Ганну Мікалаеўну	– майстра ўчастка цэха № 4 рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Белмедпрэпараты»
Зайцава Валерыя Бўдакімавіча	– генеральнага дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Праптэхмантаж», г. Мінск
Зайцава Генадзія Міхайлавіча	– дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Аддзелачнік-28, г. Полацк» Віцебскай вобласці
Зайцава Івана Іванавіча	– дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «ПМК-4», г. Заслаўе
Зайчанку Мікалая Пятровіча	– Міністра эканомікі
Зельмана Канстанціна Сцяпанавіча	– камандзіра – другога памочніка механіка земснарада рэспубліканскага унітарнага эксплуатацыйна-будаўнічага прадпрыемства «Днепра-Бугскі водны шлях», г. Пінск
Зелянко Ганну Пятроўну	– загадчыка вытворчасці сталовай рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Дзіцячы рэабілітацыйна-аздараўленчы цэнтр «Ждановічы»
Зеляніка Пятра Ананьевіча	– аператара тэхналагічных устаноў адкрытага акцыянернага таварыства «Нафтан», г. Наваполацк
Зенькова Уладзіміра Дзмітрыевіча	– мантажніка тэхналагічнага абсталявання адкрытага акцыянернага таварыства «Цэнтраэнергамантаж»
Зубок Людмілу Казіміраўну	– аператара сувязі аддзялення паштовай сувязі-15 вытворчасці «Мінская пошта» рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства паштовай сувязі «Белпошта»
Зямскову Вольгу Аляксандраўну	– загадчыка сектара аддзела бібліяграфічнай апрацоўкі дакументаў дзяржаўнай установы «Нацыянальная бібліятэка Беларусі»
Іванова Мікалая Фёдаравіча	– электразваршчыка аўтаматычных і паўаўтаматычных машын цэха металаканструкцый рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Магілёўскі завод ліфтавага машынабудавання»
Іванову Таццяну Уладзіміраўну	– старшага майстра сыраробнага ўчастка адкрытага акцыянернага таварыства «Чавускі масларобна-сыраробны завод»
Іванчук Ніну Міхайлаўну	– прадаўца Зэльвенскага раённага спажывецкага таварыства Гродзенскай вобласці
Івулёва Віктара Міхайлавіча	– дырэктара Бялыніцкага унітарнага камунальнага вытворчага прадпрыемства «Жылкамгас»
Кавалёву Людмілу Генадзьеўну	– намесніка галоўнага дырэктара агенцтва тэлевізійных навін Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі
Кавалёнка Васілія Паўлавіча	– вадзіцеля аўтамабіля дзяржаўнай вопытнай лесагаспадарчай установы «Асіповіцкі вопытны лясгас»
Каваленку Анатолія Іванавіча	– генеральнага дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Мінскдрэў»
Кавальчука Валерыя Фёдаравіча	– байца жывёлы адкрытага акцыянернага таварыства «Бярозаўскі мясакансервавы камбінат»
Кавецкага Алега Ціханавіча	– галоўнага ўрача ўстановы аховы здароўя «Бялыніцкая цэнтральная раённая бальніца»
Кажамякіна Валерыя Аляксандравіча	– дырэктара навукова-вытворчага унітарнага прадпрыемства «АТАМТЭХ» адкрытага акцыянернага таварыства «МНПП»

Казлова Алега Фёдаравіча	– майстра Мазырскай нафтаразведчай экспедыцыі глыбокага свідравання геалагаразведчага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Белгеалогія»
Казлоўскага Юрыя Іосіфавіча	– ляснічага Пескаўскага лясніцтва дзяржаўнай лесагаспадарчай установы «Шчучынскі лясгас»
Казерук Багдану Багданаўну	– начальніка аддзела інфармацыі і прагназавання ўзроўню забруджвання паветра дзяржаўнай установы «Рэспубліканскі цэнтр радыяцыйнага кантролю і маніторынгу навакольнага асяроддзя»
Калупановіча Віктара Мікалаевіча	– вадзіцеля аўтамабіля Камянецкай аўтакалоны прыватнага транспартнага унітарнага прадпрыемства «Брэсцкі кааптранс»
Каляда Алену Канстанцінаўну	– прасавальшчыка адкрытага акцыянернага таварыства «Фабэкс», г. Мінск
Кандратчыка Валерыя Аркадзевіча	– першага намесніка генеральнага дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Амкадор»
Каніну Іну Барысаўну	– апаратчыка пастэрызацыі адкрытага акцыянернага таварыства «Полацкі малочны камбінат»
Каралевіч Лізавету Пятроўну	– галоўнага спецыяліста аддзела дзяржаўнага кантролю за выкарыстаннем і аховай жывёльнага свету і вядзеннем паляўнічай гаспадаркі Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя
Каранеўскую Марыю Васільеву	– начальніка ўпраўлення аналітычнай работы прагназавання галоўнага ўпраўлення эканомікі Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання
Касенюка Пятра Мікалаевіча	– начальніка аддзела лясной гаспадаркі і лесааднаўлення Брэсцкага вытворчага лесагаспадарчага аб'яднання
Касянюка Уладзіміра Анатольевіча	– дырэктара дзяржаўнай лесагаспадарчай установы «Клічаўскі лясгас»
Катлярова Аляксандра Анатольевіча	– вальцоўшчыка сортапракатнага цэха рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Беларускі металургічны завод», г. Жлобін
Катоўскага Уладзіміра Лукіча	– друкара плоскага друку адкрытага акцыянернага таварыства «Брэсцкая друкарня»
Качалава Алега Уладзіміравіча	– дырэктара рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Авіякампанія Гродна»
Качаноўскую Вольгу Іванаўну	– начальніка фінансавага аддзела Пінскага раённага выканаўчага камітэта
Кашаленку Станіслава Віктаравіча	– вядучага інжынера электрасувязі філіяла «Мінская гарадская тэлефонная сетка» рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства электрасувязі «Белтэлекам»
Каштанаву Інэсу Іванаўну	– апаратчыка адкрытага акцыянернага таварыства «Крыніца», г. Мінск
Кашынскага Сяргея Васільевіча	– вадзіцеля аўтамабіля камунальнага аўтатранспартнага унітарнага прадпрыемства «Спецаўтабаза», г. Віцебск
Кейнюха Уладзіміра Анатольевіча	– лесніка Дуброўскага лясніцтва дзяржаўнай вопытнай лесагаспадарчай установы «Лельчыцкі вопытны лясгас»
Кіеўца Івана Міхайлавіча	– дырэктара рэспубліканскага унітарнага эксплуатацыйна-будаўнічага прадпрыемства «Днепра-Бугскі водны шлях», г. Пінск
Кісялёва Уладзіміра Аляксеевіча	– генеральнага дырэктара вытворчага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Беларускі цэментны завод»
Клеменціонка Аляксея Іванавіча	– авіятэхніка рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Авіякампанія Гродна»
Клімантовіча Ігара Іванавіча	– майстра па рамонту абсталявання рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Барысаўскі завод медыцынскіх прэпаратаў»

Клімко Генадзя Міхайлавіча	– вадзіцеля сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Нягневічы» Навагрудскага раёна
Клімковіча Лявонця Міхайлавіча	– аператара па адкорму буйной рагатай жывёлы рэспубліканскага унітарнага сельскагаспадарчага прадпрыемства «Саўгас-камбінат «Мір» Баранавіцкага раёна
Клімовіч Алену Вікенцеўну	– намотчыка катушак апаратнага цэха вытворчага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Мінскі электратэхнічны завод імя В.І.Казлова»
Клюева Мікалая Паўлавіча	– начальніка цэха абпалу вытворчага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Крычаўцэментнашыфер»
Кляшчук Галіну Мікалаеўну	– апаратчыка рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Белмедпрэпараты», г. Мінск
Колабава Браніслава Леанідавіча	– электрагазаваршчыка Аршанскага ўпраўлення магістральных газаправодаў адкрытага акцыянернага таварыства «Белтрансгаз»
Колца Антаніну Барысаўну	– начальніка Гарадоцкай раённай інспекцыі прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя
Комліка Алега Аляксандравіча	– слесара-сантэхніка дзяржаўнага даччынага унітарнага прадпрыемства «ЖЭС № 21 ЖРЭА Заводскага раёна г. Мінска»
Корбута Мікалая Мікалаевіча	– першага намесніка Кіраўніка спраў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
Коўшун Любоў Ігнатаўну	– аператара машыннага даення Круглянскага сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Калгас «Комсенічы»
Краўчука Леаніда Дзмітрыевіча	– генеральнага дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Мінскі завод ігрыстых він»
Кротава Анатолія Васільевіча	– слесара механазборачных работ рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Гомельскі завод сельскагаспадарчага машынабудавання «Гомсельмаш»
Кротава Анатолія Іванавіча	– электрагазаваршчыка спецыялізаванай перасовачнай механізаванай калоны вытворчага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Магілёўаблгаз»
Крупінскага Валерыя Міхайлавіча	– кіраўніка перасовачнай механізаванай калоны адкрытага акцыянернага таварыства «Будтрэст № 35»
Крыўду Андрэя Міхайлавіча	– аператара па адкорму буйной рагатай жывёлы сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Сянькоўшчына» Слонімскага раёна
Крыштаповіча Міхаіла Васільевіча	– дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Гарадзейскі цукровы камбінат», Нясвіжскі раён
Куваеву Зою Іванаўну	– загадчыка аддзела дзяржаўнай навуковай установы «Інстытут фізіка-арганічнай хіміі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»
Кудранка Валерыя Рыгоравіча	– аператара аўтаматычных і паўаўтаматычных ліній цэха па вытворчасці ламініраваных пліт адкрытага акцыянернага таварыства «Івацэвічдрэў»
Кузняцова Аляксандра Мікалаевіча	– генеральнага дырэктара рэспубліканскага аб'яднання «Белнасенне»
Кузняцову Галіну Андрэеўну	– урача-неўролага паліклінікі дзяржаўнай установы «Медыка-санітарная частка» Дзяржаўнага камітэта па авіяцыі
Кузьміча Івана Мікалаевіча	– цесляра Баранавіцкага камунальнага унітарнага вытворчага прадпрыемства водаправодна-каналізацыйнай гаспадаркі «Водаканал»
Кузьмук Еўдакію Трафімаўну	– сырасола адкрытага акцыянернага таварыства «Кобрынскі масларобча-сыраробчы завод»
Кузьмянкова Міхаіла Васільевіча	– начальніка ўпраўлення лясной гаспадаркі Міністэрства лясной гаспадаркі

Кулеша Іосіфа Іосіфавіча	– начальніка ўчастка падземных водазабораў гарадскога унітарнага камунальнага вытворчага прадпрыемства «Гроднаводаканал»
Курыловіча Яўгенія Паўлавіча	– станочніка дрэваапрацоўчых станкоў адкрытага акцыянернага таварыства «Слоніммэбля»
Кур'яновіч Браніславу Раймундаўну	– начальніка цэха пісьмовай карэспандэнцыі вытворчасці «Мінская пошта» рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства паштовай сувязі «Белпошта»
Кучко Генадзія Мечыслававіча	– старшыню сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Нарачанскія зоры» Вілейскага раёна
Ладуцька Алену Анатольеўну	– кіраўніка групы аддзела палітычных аглядальнікаў агенцтва тэлевізійных навін Нацыянальнай дзяржаўнай тэле радыёкампаніі
Лагуна Аляксандра Міхайлавіча	– дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Рудзенск»
Ладыгіну Марыю Рыгораўну	– вадзіцеля тралейбуса філіяла «Тралейбуснае дэпо № 3» транспартнага камунальнага унітарнага прадпрыемства «Мінсктранс»
Лазарава Аляксея Пятровіча	– сталявара рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Беларускі металургічны завод»
Лазоўскага Анатолія Балеслававіча	– токара эксперыментальнага цэха вытворчага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Мінскі маторны завод»
Лазоўскага Уладзіміра Фёдаравіча	– механізатара закрытага акцыянернага таварыства «Ольгаўскае» Віцебскага раёна
Лазоўскага Уладзіміра Ягоравіча	– намесніка начальніка ўпраўлення сельскай гаспадаркі і харчавання Мінскага раённага выканаўчага камітэта
Лапцэвіч Галіну Іосіфаўну	– начальніка фінансавага аддзела Талачынскага раённага выканаўчага камітэта
Леановіча Васілія Іванавіча	– друкара плоскага друку рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Выдавецтва «Беларускі Дом друку»
Лецко Сяргея Мікалаевіча	– генеральнага дырэктара вытворча-гандлёвага камунальнага унітарнага прадпрыемства «Мінскі парнікова-цяпличны камбінат»
Лівенцэву Марыю Міхайлаўну	– вядучага навуковага супрацоўніка лабараторыі артэрыяльнай гіпертэнзіі дзяржаўнай установы «Рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр «Кардыялогія» Міністэрства аховы здароўя
Лісоўскага Мікалая Мікалаевіча	– шэф-повара дзяржаўнай установы «Рэспубліканскі санаторый «Бярэзіна» для ветэранаў вайны, працы і інвалідаў»
Ліхуту Георгія Міхайлавіча	– трактарыста-машыніста сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Гарадзея», Нясвіжскі раён
Лоўкіса Зянона Валянцінавіча	– генеральнага дырэктара рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Беларускі навукова-даследчы і праектна-канструктарскі інстытут харчовых прадуктаў»
Лук'яненку Леаніда Дзмітрыевіча	– ляснічага Варацэцкага лясніцтва ўстановы «Палескі дзяржаўны радыяцыйна-экалагічны запаведнік»
Лыскаўца Уладзіміра Іванавіча	– слесара механазборачных работ завода «Дармаш» адкрытага акцыянернага таварыства «Амкадор»
Лянко Мікалая Уладзіміравіча	– начальніка Гродзенскага абласнога ўпраўлення дэпартаменту дзяржаўнай інспекцыі працы Міністэрства працы і сацыяльнай абароны
Леўданскага Алега Пятровіча	– вадзіцеля аўтамабіля транспартнага цэха вытворчага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Мінскі маторны завод»
Ляхаву Раісу Мікалаеўну	– аператара дыстанцыйнага пульта кіравання адкрытага акцыянернага таварыства «Палімір»

Мазая Мікалая Макаравіча	– мантажніка вентыляцыйных сістэм, кандыцыяніравання паветра, пнеўматранспарту і аспірацыі філіяла «Чацвёртае мантажнае ўпраўленне» адкрытага акцыянернага таварыства «Белсантэхмантаж-2»
Мамуль Святлану Міхайлаўну	– аператара машыннага даення сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Сынкавічы» Зэльвенскага раёна
Манько Наталю Віктараўну	– дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Баранавіцкі камбінат хлебапрадуктаў»
Марачкову Клаўдзію Міхайлаўну	– маляра спецыялізаванага ўпраўлення № 204 адкрытага акцыянернага таварыства «МАПД», г. Мінск
Марозаву Алену Гардзееўну	– дырэктара камунальнага сельскагаспадарчага унітарнага прадпрыемства «Ельск» Ельскага раёна
Мартынчыка Вячаслава Пятровіча	– начальніка ўпраўлення працы і сацыяльнай палітыкі Міністэрства эканомікі
Мартыненку Аляксандра Іванавіча	– намесніка Старшыні Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі
Масанавец Святлану Іванаўну	– палітычнага аглядальніка агенцтва тэлевізійных навін Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі
Маскаленка Тамару Канстанцінаўну	– аператара машыннага даення камунальнага сельскагаспадарчага унітарнага прадпрыемства «Саўгас «Чырвонаястрычніцкі» Буда-Кашалёўскага раёна
Маціеўскага Уладзіміра Лук’янавіча	– начальніка аддзела землеўпарадкавальных і зямельна-кадастравых работ рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства аэракасмічных метадаў у геадэзіі «Белаэракосмагеадэзія»
Мірчука Анатолія Васільевіча	– намесніка старшыні Мінскага абласнога выканаўчага камітэта
Міхно Васілія Кандрацьевіча	– дырэктара ўстановы адукацыі «Гродзенскі дзяржаўны прафесіянальна-тэхнічны каледж бытавога абслугоўвання насельніцтва»
Муратава Васілія Іванавіча	– токара рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Магілёўскі завод ліфтавага машынабудавання»
Мураўёва Аляксандра Аляксандравіча	– дырэктара аўстрыйскай кампаніі АТЕС Handelsgesellschaft mbH
Мурыгіну Лідзію Леанідаўну	– вырабляльніка натуральнай каўбаснай абалонкі адкрытага акцыянернага таварыства «Брэсцкі мясакамбінат»
Муху Мікалая Мікалаевіча	– намесніка начальніка галоўнага кантрольна-рэвізійнага ўпраўлення Міністэрства фінансаў
Мяцельскага Мікалая Мікалаевіча	– наладчыка аўтаматычных ліній і агрэгатных станкоў рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Барысаўскі завод агрэгатаў»
Навахроста Генадзя Міхайлавіча	– начальніка кампрэсарнай станцыі «Крупская» газавода «Ямал–Еўропа» Крупскага ўпраўлення магістральных газаводаў адкрытага акцыянернага таварыства «Белтрансгаз»
Налівайку Івана Веніямінавіча	– хормайстра Ланскага народнага мужчынскага хору Ланскага сельскага Дома культуры Нясвіжскага раёна
Наркевіч Марыю Сямёнаўну	– ізаліроўшчыка будаўнічага ўпраўлення № 101 адкрытага акцыянернага таварыства «МАПД», г. Мінск
Наўрось Валянціну Антонаўну	– аператара машыннага даення дзяржаўнага унітарнага сельскагаспадарчага прадпрыемства «Племзавод «Мухавец» Брэсцкага раёна
Неўмяржыцкага Мікалая Уладзіміравіча	– старшыню Смалявіцкага раённага выканаўчага камітэта
Нехвядовіча Івана Часлававіча	– сталяра зборачнага цэха закрытага акцыянернага таварыства «Маладзечнамэбля»

Нікалаева Андрэя Леанідавіча	– слесара кантрольна-вымяральных прыбораў і аўтаматыкі Смагонскага раённага унітарнага прадпрыемства «Жыллёва-камунальная гаспадарка»
Нікіфарова Валерыя Іванавіча	– генеральнага дырэктара вытворчага аб'яднання «Віцязь» – дырэктара рэспубліканскага унітарнага вытворчага прадпрыемства «Віцязь»
Нікіціна Уладзіміра Міхайлавіча	– начальніка Магілёўскага філіяла рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства па аэранавігацыйнаму абслугоўванню паветранага руху «Белаэранавігацыя»
Падаляка Мікалая Мікалаевіча	– мастацкага кіраўніка вакальна-харэаграфічнага ансамбля музыкі, песні і танца «Талака» дзяржаўнай канцэртнай установы «Віцебская абласная філармонія»
Пажарыцкую Тамару Анатольеўну	– аператара філіяла «Нарцызава» закрытага акцыянернага таварыства «Віцебскааграпрадукт», Талачынскі раён
Пазняка Андрэя Мікалаевіча	– намесніка старшыні Мінскага абласнога выканаўчага камітэта
Палешчука Віктара Пятровіча	– галоўнага агранома адкрытага акцыянернага таварыства «Усход-Камянец» Камянецкага раёна
Палешчука Фёдара Фёдаравіча	– аператара аўтаматычных і паўаўтаматычных ліній цэха па вытворчасці драўняна-стружкавых пліт адкрытага акцыянернага таварыства «Івацэвічдрэў»
Пальчыка Генадзія Уладзіміравіча	– дырэктара навукова-метадычнай установы «Нацыянальны інстытут адукацыі» Міністэрства адукацыі
Панкевіча Анатоля Міхайлавіча	– дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Гармалзавод № 2», г. Мінск
Патапенку Уладзіміра Рыгоровіча	– фармоўшчыка вырабаў і канструкцый завода буйнапанельнага домабудавання № 3 адкрытага акцыянернага таварыства «МАПІД», г. Мінск
Пахомчыка Мікалая Іванавіча	– фрэзероўшчыка рэспубліканскага унітарнага вытворчага прадпрыемства «Віцязь»
Пацеева Анатолія Іванавіча	– вадзіцеля аўтамабіля камунальнага аўтамабільнага унітарнага прадпрыемства па ўтрыманню дарог «ГарСАП», г. Гомель
Пашкевіча Адама Мікалаевіча	– начальніка Бярозаўскага раённага вузла электрасувязі Брэскага філіяла рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства электрасувязі «Белтэлекам»
Пашкоўскага Мікалая Станіслававіча	– машыніста экскаватара ўчастка механізацыі і спецыяльных работ адкрытага акцыянернага таварыства «Будаўніча-мантажны трэст № 41», г. Смагонь
Пекача Аляксандра Міхайлавіча	– ляснічага Нікарскага лясніцтва дзяржаўнай прыродаахоўнай установы «Нацыянальны парк «Белавежская пушча»
Петкевіч Наталлю Уладзіміраўну	– Намесніка Кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
Петрыкіна Віктара Уладзіміравіча	– вядучага інжынера-канструктара рэспубліканскага вытворчага аб'яднання «Белгандаль-прагрэс», г. Мінск
Пінчука Мікалая Міхайлавіча	– галоўнага інжынера рэспубліканскага унітарнага эксплуатацыйна-будаўнічага прадпрыемства «Днепра-Бугскі водны шлях», г. Пінск
Пірагоўскую Галіну Уладзіміраўну	– загадчыка лабараторыі навукова-даследчага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Інстытут глебазнаўства і аграхіміі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»
Пішчулёнка Міхаіла Уладзіміравіча	– начальніка аддзела па архівах і справаходству Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта
Пішчыка Адама Цімафеевіча	– вадзіцеля аўтамабіля рэспубліканскага унітарнага даччынага Бабруйскага аўта транспартнага прадпрыемства «Грузавы аўтамабільны парк № 1»

- Плешчанку  
Аляксандра Сямёнавіча – брыгадзіра мантажнікаў будаўнічага ўпраўлення № 1 будаўнічага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Віцебскі домабудаўнічы камбінат»
- Прадуна  
Васілія Сцяпанавіча – дырэктара Баранавіцкага гарадскога Дома культуры
- Пракапенку  
Уладзіміра Васільевіча – машыніста экскаватара камунальнага даччынага будаўніча-мантажнага прадпрыемства «Мазырская спецыялізаваная перасовачная механізаваная калона № 50» камунальнага вытворча-будаўнічага унітарнага прадпрыемства «Палессебуд»
- Пракапчука  
Віктара Трафімавіча – механіка – памочніка капітана цеплахода рэспубліканскага унітарнага эксплуатацыйна-будаўнічага прадпрыемства «Днепра-Бугскі водны шлях», г. Пінск
- Прановіча  
Уладзіміра Барысавіча – намесніка Старшыні Дзяржаўнага камітэта па навуцы і тэхналогіях
- Пранчака  
Івана Іванавіча – старшыню праўлення Салігорскага раённага спажывецкага таварыства Мінскай вобласці
- Пратасевіча  
Аляксея Іванавіча – дацэнта першай кафедры хірургічных хвароб установы адукацыі «Беларускі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт»
- Процку  
Васілія Адамавіча – матарыста цэментна-песказмязьнага агрэгата Мазырскай нафтаразведчай экспедыцыі глыбокага свідравання геалагаразведчага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Белгеалогія»
- Прывалава  
Фёдара Іванавіча – старшыню Нясвіжскага раённага выканаўчага камітэта
- Пушкова  
Пятра Аляксандравіча – электраманцёра Калінкавіцкага раённага вузла электрасувязі Гомельскага філіяла рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства электрасувязі «Белтэлекам»
- Пушыка  
Уладзіміра Іосіфавіча – механізатара сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Палессе-агра» Любанскага раёна
- Пшыкава  
Віктара Васільевіча – дырэктара сярэдняй школы № 51 г. Мінска
- Пярову  
Раісу Фёдараўну – швачку адкрытага акцыянернага таварыства «Світанак», г. Жодзіна
- Пяткевіча  
Рыгора Іосіфавіча – генеральнага дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Крыніца», г. Мінск
- Пятрушэнку  
Івана Нікіфаравіча – дырэктара дзяржаўнай установы «Рацэўскі псіханеўралагічны дом-інтэрнат» Талачынскага раёна
- Пяцэвіча  
Івана Віктаравіча – мантажніка санітарна-тэхнічных сістэм і абсталявання спецыялізаванага ўпраўлення № 205 адкрытага акцыянернага таварыства «МАПІД», г. Мінск
- Радцэвіч  
Вольгу Рыгораўну – дэкана педыятрычнага факультэта дзяржаўнай установы адукацыі «Беларуская медыцынская акадэмія паслядыпломнай адукацыі»
- Рака  
Аляксандра Фёдаравіча – брыгадзіра цесляроў-бетоншчыкаў будаўнічага ўпраўлення № 55 адкрытага акцыянернага таварыства «Салігорск-прамбуд»
- Раманюк  
Надзежду Кірылаўну – галоўнага ўрача Шчомысліцкай урачэбнай амбулаторыі ўстановы аховы здароўя «Мінскае раённае тэрытарыяльнае медыцынскае аб'яднанне»
- Раманюка  
Уладзіміра Іванавіча – слесара-рамонтніка філіяла «Гомельскі завод самаходных камбайнаў» рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Гомельскі завод сельскагаспадарчага машынабудавання «Гомсельмаш»
- Рамнёнка  
Сяргея Міхайлавіча – аператара па вырошчванню і адкорму буйной рагатай жывёлы унітарнага камунальнага сельскагаспадарчага прадпрыемства «Саўгас «Дабраволец» Клічаўскага раёна

Рудніка Пятра Міхайлавіча	– генеральнага дырэктара рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Магілёўскі завод ліфтавага машынабудавання»
Русаковіча Мікалая Андрэевіча	– дырэктара дзяржаўнай лесагаспадарчай установы «Любанскі лясгас»
Русецкага Анатолія Максімавіча	– Міністра прамысловасці
Русцікава Івана Іванавіча	– кабельшчыка-спайшчыка Мінскага лінейна-тэхнічнага цэха сувязі Мінскага філіяла рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства электрасувязі «Белтэлекам»
Рыбак Алену Васільеўну	– медыцынскую сястру паліклінікі Мінскай цэнтральнай раённай бальніцы ўстановы аховы здароўя «Мінскае раённае тэрытарыяльнае медыцынскае аб'яднанне»
Рымашэўскага Аляксандра Браніслававіча	– першага намесніка старшыні Слуцкага раённага выканаўчага камітэта
Савіна Міхаіла Герасімавіча	– майстра ўчастка эксплуатацыі вежавых кранаў адкрытага акцыянернага таварыства «Упраўленне механізацыі № 79», г. Мінск
Савіцкага Аляксея Афанасьевіча	– бурільшчыка Мазырскай нафтаразведачнай экспедыцыі глыбокага свідравання геалагаразведачнага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Белгеалогія»
Сазонава Ігара Сяргеевіча	– рэктара дзяржаўнай установы вышэйшай прафесіянальнай адукацыі «Беларуска-Расійскі ўніверсітэт»
Сакавец Тамару Мікалаеўну	– тынкоўшчыка спецыялізаванага ўпраўлення № 202 адкрытага акцыянернага таварыства «МАПІД», г. Мінск
Саламаху Валянціна Мікалаевіча	– трактарыста-машыніста сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Чырвоны Сцяг» Рэчыцкага раёна
Салаўя Рыгора Іванавіча	– ляснічага Лашанскага лясніцтва дзяржаўнай лесагаспадарчай установы «Уздзенскі лясгас»
Салтана Пятра Сямёнавіча	– вядучага інжынера тапографа-геадэзічнага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Белгеадэзія»
Самасюка Уладзіміра Георгіевіча	– генеральнага дырэктара рэспубліканскага аб'яднання «Белаграсервіс»
Самовіча Генадзя Аляксандравіча	– начальніка цэха рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Мінскі трактарны завод»
Саніковіча Мікалая Мікалаевіча	– машыніста горных выемачных машын рудніка Першага рудаўпраўлення рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Вытворчае аб'яднанне «Беларуськалій», г. Салігорск
Санько Уладзіміра Канстанцінавіча	– электрзваршчыка спецыялізаванага ўпраўлення № 207 адкрытага акцыянернага таварыства «МАПІД», г. Мінск
Саўчанку Валерыя Іванавіча	– намесніка генеральнага дырэктара па кадрах, быту і ідэалагічнай рабоце адкрытага акцыянернага таварыства «МАПІД», г. Мінск
Саўчанку Уладзіміра Васільевіча	– начальніка спецыялізаванай інспекцыі дзяржаўнага кантролю за выкарыстаннем і аховай зямель, расліннага свету, лясоў і ландшафтаў Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя
Саўчука Віктара Леанідавіча	– выпрабавальніка рухавікоў вытворчага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Мінскі маторны завод»
Сафронаву Дзіану Анатольеўну	– галоўнага спецыяліста аддзела кансервавання рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Беларускі навукова-даследчы і праектна-канструктарскі інстытут харчовых прадуктаў»
Саханько Уладзіміра Якаўлевіча	– генеральнага дырэктара рэспубліканскага вытворчага унітарнага прадпрыемства «Магілёўскі завод «Строммашына»



Саяпіна Віктара Юр'евіча	– намесніка начальніка Гродзенскай рэгіянальнай мытні па ідэалагічнай рабоце
Свірыда Васіля Афанасьевіча	– старшыню сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва імя Дзеньшчыкова Гродзенскага раёна
Свянціцкага Міхаіла Іванавіча	– першага намесніка Міністра гандлю
Серада Ірыну Іосіфаўну	– загадчыка паліклінікі дзяржаўнай установы «Мядзельскае раённае тэрытарыяльна-медыцынскае аб'яднанне»
Серакова Аляксандра Уладзіміравіча	– старшыню сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Чырвоны баец» Кіраўскага раёна
Сержантава Уладзіміра Міхайлавіча	– майстра рамонтна-механічнага ўчастка сумеснага таварыства з абмежаванай адказнасцю «Белвест», г. Віцебск
Сідарэнка Надзею Канстанцінаўну	– ткача фабрыкі № 2 рэспубліканскага унітарнага вытворча-гандлёвага прадпрыемства «Аршанскі льнокамбінат»
Сіліну Антаніну Кузьмінічну	– даярку сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Маяк Камуны» Аршанскага раёна
Сілуціну Ларысу Аляксееўну	– начальніка аддзела арганізацыі персаніфікаванага ўліку Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны
Сімукова Міхаіла Іванавіча	– муляра будаўнічага ўпраўлення № 59 адкрытага акцыянернага таварыства «Будаўнічы трэст № 12», г. Магілёў
Сімчанка Галіну Ціханаўну	– даярку рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Вучэбна-доследная гаспадарка Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі»
Сіўца Віталія Уладзіміравіча	– аператара машыннага даення малочнатаварнай фермы «Гасцілавічы» сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Гасцілавічы» Лагойскага раёна
Сіўца Юрыя Рыгоравіча	– вядучага інжынера рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Брэсцкі цэнтр стандартызацыі, метралогіі і сертыфікацыі»
Скарыну Аляксандра Яўгеньевіча	– машыніста горных выемачных машын рудніка Трэцяга рудаўпраўлення рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Вытворчае аб'яднанне «Беларуськалій», г. Салігорск
Скідзевіча Валерыя Мікалаевіча	– ляснічага Пяцігорскага лясніцтва дзяржаўнай лесагаспадарчай установы «Бешанковіцкі лясгас»
Скрыпунова Пятра Аляксеевіча	– слесара механазборачных работ адкрытага акцыянернага таварыства «Бабруйскаграмаш»
Слаіна Якава Іосіфавіча	– настаўніка ўстановы адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны абласны ліцэй № 3»
Слізень Леаніда Рыгоравіча	– дарожнага майстра Баранавіцкай дыстанцыі пуці транспартнага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Баранавіцкае аддзяленне Беларускай чыгункі»
Смоўскага Рычарда Баляслававіча	– рэктара ўстановы адукацыі «Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў»
Сокал Люсю Мікалаеўну	– старшую медыцынскую сястру дзяржаўнай установы «Рэспубліканскі інтэрнат ветэранаў вайны і працы»
Сташкевіча Віктара Іванавіча	– старшыню праўлення сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Туркова» Міёрскага раёна
Стральцова Мікалая Віктаравіча	– слесара рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Магілёўскі завод ліфтавага машынабудавання»
Стрыгу Сяргея Пятровіча	– электрагазаваршчыка міжраённага вытворчага ўпраўлення «Маладзечнаміжрайгаз» вытворчага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Мінскаблгаз»
Стрыжак Вольгу Іванаўну	– кандытара камунальнага унітарнага прадпрыемства «Гомельскі гарадскі камбінат школьнага харчавання»

Стрыхара Канстанціна Сцяпанавіча	– слесара-сантаэхніка ЖЭС-4 камунальнага унітарнага ра- монтнага эксплуатацыйнага прадпрыемства «Жыллёвае рамонтна-эксплуатацыйнае ўпраўленне г. Баранавічы»
Стрэху Уладзіміра Іванавіча	– станцыйнага дыспетчара станцыі Полацк транспартнага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Віцебскае аддзяленне Беларускай чыгункі»
Субоцкую Лідзію Іванаўну	– начальніка ўпраўлення сацыяльна-эканамічнага развіцця Міністэрства адукацыі
Сумара Максіма Андрэевіча	– старшыню праўлення Лунінецкага раённага спажывецкага таварыства
Сушко Іосіфа Фаміча	– дырыжора і мастацкага кіраўніка заслужанага аматарска- га калектыву Рэспублікі Беларусь ансамбля песні і танца «Спадчына» дзяржаўнай установы «Палац культуры г. Ма- ладзечна»
Сушынскую Валянціну Міхайлаўну	– начальніка інспекцыі Міністэрства па падатках і зборах па Заводскаму раёну г. Мінска
Сяргейчыка Мікалая Кузьміча	– вядучага інжынера-землеўпарадчыка рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Праектны інстытут «Бел- дзіпразем»
Таберка Таццяну Рыгораўну	– даярку малочнатаварнай фермы «Бярозавіца» рэспублі- канскага унітарнага прадпрыемства «Эксперыментальная база «Жодзіна» Смалявіцкага раёна
Татарыновіча Уладзіслава Вікенцьевіча	– намесніка начальніка галоўнага ўпраўлення – начальніка ўпраўлення падатковай палітыкі Міністэрства фінансаў
Трафімовіча Сяргея Барысавіча	– начальніка галоўнага ўпраўлення інвестыцый Міністэрст- ва эканомікі
Тупіцыну Галіну Васільеўну	– дырэктара дзяржаўнай установы адукацыі «Даўгінаўская агульнаадукацыйная сярэдняя школа» Вілейскага раёна
Уласевіч Зінаіду Іванаўну	– начальніка фінансавага аддзела Навагрудскага раённага выканаўчага камітэта
Усіка Васілія Пятровіча	– старшыню Старадарожскага раённага выканаўчага камітэта
Утачкіну Святлану Пятроўну	– начальніка спецыялізаванай інспекцыі маніторынгу і ар- ганізацыі аналітычнага кантролю Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя
Федарцова Мікалая Васільевіча	– старшыню праўлення Сенненскага раённага спажывецкага таварыства
Федзько Эдуарда Цімафеевіча	– начальніка аддзела па фізічнай культуры, спорту і турызму адміністрацыі Маскоўскага раёна г. Мінска
Фесіну Валянціну Васільеўну	– дырэктара па птушкагадоўлі, галоўнага заатэхніка адкры- тага акцыянернага таварыства «Агракамбінат «Дзяр- жынскі» Дзяржынскага раёна
Феськова Генадзія Яўгеньевіча	– начальніка Маладзечанскай дыстанцыі пуці унітарнага прадпрыемства «Мінскае аддзяленне Беларускай чыгункі»
Фірсіна Аляксандра Уладзіміравіча	– дырэктара рэспубліканскага сельскагаспадарчага унітар- нага прадпрыемства «Агракамбінат «Юбілейны» Аршан- скага раёна
Фокіна Аляксандра Ціханавіча	– слесара механазборачных работ адкрытага акцыянернага таварыства «Бабруйскаграмаш»
Фядотаву Вольгу Антонаўну	– галоўнага сіноптыка дзяржаўнай установы «Рэспублікан- скі гідраметэаралагічны цэнтр»
Хадзінскую Браніславу Канстанцінаўну	– старшыню Сугваздаўскага сельскага Савета дэпутатаў Ва- ложынскага раёна
Ханцэвіч Ірыну Баляславаўну	– аператара машыннага даення рэспубліканскага унітарнага вытворчага сельскагаспадарчага прадпрыемства «Птушка- фабрыка «Дружба» Баранавіцкага раёна

Харужыка Лявонція Іванавіча Хацука Анатолія Паўлавіча	– Міністра прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя – брыгадзіра электрамантажнікаў філіяла «Электрамантажнае ўпраўленне № 2» адкрытага акцыянернага таварыства «Белэлектрамантаж», г. Мінск
Хрона Уладзіміра Рыгоравіча	– начальніка Віцебскага абласнога ўпраўлення па нагляду за рацыянальным выкарыстаннем паліўна-энергетычных рэсурсаў Камітэта па энергаэфектыўнасці пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь
Хурсевіч Ніну Міхайлаўну	– аператара адкрытага акцыянернага таварыства «Брэсцкае піва»
Хусанаву Тамару Мікалаеўну	– загадчыка склада адкрытага акцыянернага таварыства «Белбакалея», г. Мінск
Цагельніка Афанаса Рыгоравіча	– электрагазаваршчыка рэспубліканскага унітарнага вытворчага прадпрыемства «Беларускі аўтамабільны завод»
Цімафеева Сяргея Фёдаравіча	– загадчыка лабараторыі рэспубліканскага навукова-даследчага унітарнага прадпрыемства «Інстытут радыялогіі»
Цітова Генадзія Сяргеевіча	– дырэктара Брэсцкага філіяла рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства паштовай сувязі «Белпошта»
Цэйрэфман Кацярыну Аляксееўну	– галоўнага рэдактара рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Белкартаграфія»
Цяцэру Васілія Васільевіча	– галоўнага агранома вытворчага сельскагаспадарчага кааператыва «50 гадоў Кастрычніка» Рэчыцкага раёна
Цяцерыча Пятра Іванавіча	– аператара тэхналагічных устаноў адкрытага акцыянернага таварыства «Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод»
Чабатар Тамару Іванаўну	– аператара сувязі аддзялення паштовай сувязі-36 вытворчасці «Мінская пошта» рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства паштовай сувязі «Белпошта»
Чаеўскага Яўгенія Фаміча	– начальніка Маладзечанскага гарадскога унітарнага прадпрыемства «Домакіраўніцтва № 1»
Чайкіну Таццяну Генадзьеўну	– аператара машыннага даення сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Данукалава» Лёзненскага раёна
Чуканаву Наталю Мікалаеўну	– зборшчыка абутку сумеснага беларуска-германскага таварыства з абмежаванай адказнасцю «Марка», г. Віцебск
Чучкевіча Леаніда Іосіфавіча	– начальніка інспекцыі Міністэрства па падатках і зборах па г. Жодзіна
Чырко Міхаіла Уладзіміравіча	– брыгадзіра муляраў будаўнічага ўпраўлення № 145 адкрытага акцыянернага таварыства «Будаўнічы трэст № 25», г. Баранавічы
Чэркаса Міхаіла Мікалаевіча	– начальніка Гомельскай гаррайінспекцыі прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя
Шакуціна Аляксандра Васільевіча	– намесніка генеральнага дырэктара закрытага акцыянернага таварыства «Праммедінвест»
Шалаханова Леаніда Аляксеевіча	– слесара ўчастка водаправодных сетак камунальнага вытворчага унітарнага прадпрыемства «Гомельводаканал»
Шарапу Вячаслава Васільевіча	– токара сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Агракамбінат «Сноў» Нясвіжскага раёна
Шарэйка Ганну Васільеўну	– дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Віцебская бройлерная птушкафабрыка» Віцебскага раёна
Шаўцова Віктара Аляксеевіча	– наладчыка абсталявання адкрытага акцыянернага таварыства «Гомельбудматэрыялы»
Шаўчук Марыю Дзмітрыеўну	– начальніка ўпраўлення па супрацоўніцтву з міжнароднымі арганізацыямі і каардынацыі тэхнічнай дапамогі галоўнага ўпраўлення знешняй эканамічнай палітыкі Міністэрства эканомікі

Шаўчэнка Таццяну Анатоляеўну	– галоўнага архівіста аддзела справаводства, ведамасных архіваў і камплектавання дзяржаўнай установы «Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь»
Шлык Валянціну Станіславаўну	– кантралёра прадукцыі рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Нясвіжскі завод медыцынскіх прэпаратаў»
Шубара Генаэфу Станіславаўну	– загадчыка малочнатаварнай фермы «Бярозавіца» рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Эксперыментальная база «Жодзіна», Смалявіцкі раён
Шчадрова Пятра Міхайлавіча	– токара адкрытага акцыянернага таварыства «Гідрасельмаш», г. Пінск
Шчарбакову Веру Фёдараўну	– тэхніка Гомельскага гарадскога філіяла рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Гомельскае агенцтва па дзяржаўнай рэгістрацыі і зямельнаму кадастру»
Шымковіч Аляксандра Станіслававіча	– галоўнага агранома сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Камайскі» Пастаўскага раёна
Шынкевіч Святлану Мікалаеўну	– аператара машыннага даення сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Жаберычы» Крупскага раёна
Шыпіцу Уладзіміра Ігнацьевіча	– начальніка аддзела эксперыментальных канструкцый праектнага унітарнага прадпрыемства «Белпрампраект»
Шыпулю Мікалая Васільевіча	– дырэктара даччынага унітарнага прадпрыемства «Праектны інстытут «Віцебскдзіпразем»
Шыраева Сяргея Дзмітрыевіча	– начальніка вытворчага ўпраўлення нафтапрамысловага і буравога сервісу рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Вытворчае аб'яднанне «Беларуснафта»
Шышко Леакадзію Аляксандраўну	– намесніка начальніка аддзела прагнозаў і праграм галоўнага ўпраўлення макраэканамічнага аналізу і прагназавання Міністэрства эканомікі
Эстрыну Таццяну Васільеўну	– начальніка фінансавага аддзела Наваполацкага гарадскога выканаўчага камітэта
Юр'ева Мікалая Паўлавіча	– машыніста аўтаматычнай лініі па вырабу кніг «Колбус» вытворчага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Мінская фабрыка каляровага друку»
Юркевіч Аляксандра Іванавіча	– старшыню Пружанскага раённага выканаўчага камітэта
Юхновіч Вячаслава Станіслававіча	– кіраўніка адміністрацыі Заводскага раёна г. Мінска
Ядчанка Ірыну Мікалаеўну	– аператара машыннага даення адкрытага акцыянернага таварыства «Саўгас-камбінат «Сож» Гомельскага раёна
Яжова Генадзія Іванавіча	– загадчыка дзіцячага нейрахірургічнага анестэзія-рэанімацыйнага аддзялення лячэбна-прафілактычнай установы «9-я гарадская клінічная бальніца», г. Мінск
Якаўлева Віталія Рыгоровіча	– штурмана авіяцыйнага атрада рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Нацыянальная авіякампанія «Белавія»
Якаўца Сяргея Васільевіча	– травільшчыка-гальваніка рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Беларускі металургічны завод»
Якіменку Міхаіла Георгіевіча	– брыгадзіра вытворчай брыгады рэспубліканскага унітарнага вытворчага прадпрыемства «558-ы авіяцыйны рамонтны завод»
Якубоўскую Алену Барысаўну	– дырэктара Дома быту г. Бярозаўкі камунальнага унітарнага прадпрыемства па абслугоўванню сельскага насельніцтва «Лідабытсервіс»
Якусевіч Вераніку Міхайлаўну	– даярку фермы сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Абухава» Гродзенскага раёна
Яланскага Уладзіміра Антонавіча	– электрамонтажніка па сілавых сетках і электраабсталяванню прыватнага будаўнічага унітарнага прадпрыемства «Брэсткаапбуд»

Янтоўскую Алену Уладзіміраўну	– першага намесніка начальніка юрыдычнага ўпраўлення Апарату Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь медалём Францыска Скарыны
Анішчанку Уладзіміра Віктаравіча	– намесніка генеральнага дырэктара дзяржаўнай навуковай установы «Аб’яднаны інстытут праблем інфарматыкі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»
Аўрукевіча Аляксандра Міхайлавіча	– дырыжора аркестра ансамбля песні, музыкі і танца «Белыя росы» дзяржаўнай установы культуры «Гродзенская абласная філармонія»
Багатку Івана Мікалаевіча	– рэдактара дзяржаўнай установы «Рэдакцыя газеты «Прамень» і праграмы радыёвяшчання «Радыё Стоўбцы»
Белага Уладзіміра Мікалаевіча	– галоўнага навуковага супрацоўніка дзяржаўнай навуковай установы «Інстытут фізікі імя Б.І.Сцяпанавы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»
Бірукову Вольгу Уладзіміраўну	– намесніка Старшыні Камітэта па архівах і справаводству пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь
Бубера Аляксандра Мікалаевіча	– вядучага майстра сцэны дзяржаўнай тэатральна-відовішчнай установы «Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр балета Рэспублікі Беларусь»
Гардзева Якава Якаўлевіча	– прафесара кафедры неўралогіі ўстановы адукацыі «Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт»
Гасцюхіна Уладзіміра Васільевіча	– вядучага майстра сцэны тэатра-студыі кінаакцёра рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Нацыянальная кінастудыя «Беларусьфільм»
Гейхмана Валерыя Якаўлевіча	– загадчыка аддзела культуры Ельскага раённага выканаўчага камітэта
Дзялендзіка Анатолія Андрэевіча	– члена Саюза пісьменнікаў Беларусі
Ізворска-Елізареву Маргарыту Ніколаву	– мастацкага кіраўніка дзяржаўнай тэатральна-відовішчнай установы «Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы Рэспублікі Беларусь»
Ільющчанку Аляксандра Фёдаравіча	– генеральнага дырэктара Беларускага дзяржаўнага навукова-вытворчага канцэрна парашковай металургіі – дырэктара дзяржаўнай навуковай установы «Інстытут парашковай металургіі»
Каваленю Аляксандра Аляксандравіча	– дырэктара дзяржаўнай навуковай установы «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»
Календа Людмілу Валяр’янаўну	– адказнага сакратара рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Выдавецтва «Беларуская Энцыклапедыя імя П.Броўкі»
Кашперава Аляксандра Барысавіча	– вядучага майстра сцэны тэатра-студыі кінаакцёра рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Нацыянальная кінастудыя «Беларусьфільм»
Козел Валянціну Іванаўну	– выкладчыка ўстановы адукацыі «Баранавіцкі дзяржаўны прафесіянальны ліцэй машынабудавання»
Лемяшонка Анатолія Іванавіча	– галоўнага рэдактара ўстановы «Рэдакцыя газеты «Рэспубліка»
Лесніковіча Анатолія Іванавіча	– намесніка Старшыні Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
Новікаву Ірыну Леанідаўну	– галоўнага архівіста аддзела інфармацыйна-пошукавых сістэм дзяржаўнай установы «Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі»
Окаракава Аляксандра Мікалаевіча	– прафесара кафедры тэрапіі № 2 факультэта павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў установы адукацыі «Віцебскі дзяржаўны ордэна Дружбы народаў медыцынскі ўніверсітэт»

- Радзіона  
Уладзіміра Сяргеевіча – настаўніка ўстановы адукацыі «Дзяржаўная агульнаадукацыйная сярэдняя школа № 3 г. Стоўбцы»
- Рудкоўскага  
Віктара Міхайлавіча – друкара афсетнага друку рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Бабруйская ўзбудыненая друкарня імя А.Т.Непагодзіна»
- Сафроненка  
Людмілу Уладзіміраўну – загадчыка аддзела навукова-вытворчага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «БЕЛНДКТИММП» Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
- Сцефановіч  
Юлію Віктараўну – вядучага майстра сцэны дзяржаўнага акадэмічнага сімфанічнага аркестра Рэспублікі Беларусь установы «Беларуская дзяржаўная ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга філармонія»
- Цікунову  
Людмілу Віктараўну – вядучага рэдактара рэдакцыі тэматычнага планавання, літаратурнай падрыхтоўкі выданняў і маркетынгу выдавецкага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Народная асвета», г. Мінск
- Чэкерэса  
Сяргея Мікалаевіча – артыста вышэйшай катэгорыі дзяржаўнай установы «Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя М.Горкага»
- Шаблоўскую  
Людмілу Львоўну – настаўніка ўстановы адукацыі «Шаркаўшчынская дзяржаўная агульнаадукацыйная сярэдняя школа № 1»

## 2. Прысвоіць ганаровыя званні Рэспублікі Беларусь:

- «Народны артыст Беларусі»
- Пятрову  
Уладзіміру Генадзьевічу – вядучаму майстру сцэны дзяржаўнай тэатральна-відовішчнай установы «Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы Рэспублікі Беларусь»
- Скорыкаву  
Мікалаю Мікалаевічу – вядучаму майстру сцэны дзяржаўнай установы «Нацыянальны аркестр сімфанічнай і эстраднай музыкі Рэспублікі Беларусь»
- «Заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь»
- Маісеенку  
Уладзіміру Іванавічу – загадчыку лабараторыі дзяржаўнай навуковай установы «Інстытут механікі і надзейнасці машын Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»
- «Заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь»
- Стахоўскаму  
Яўстафію Канстанцінавічу – дырэктару рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Друкарня «Перамога», г. Маладзечна
- «Заслужаны настаўнік Рэспублікі Беларусь»
- Яльчыку  
Мікалаю Цярэнцьевічу – сацыяльнаму педагогу дзяржаўнай установы адукацыі «Гімназія г. Светлагорска»
- «Заслужаны работнік сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь»
- Волкаву  
Івану Мікалаевічу – генеральнаму дырэктару рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Беларускі пратэзна-артапедычны аднаўленчы цэнтр»
- Лінніку  
Пятру Васільевічу – механіку па вырабу пратэзна-артапедычных вырабаў рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Беларускі пратэзна-артапедычны аднаўленчы цэнтр»
- «Заслужаны работнік прамысловасці Рэспублікі Беларусь»
- Гурыновічу  
Валянціну Аркадзьевічу – генеральнаму дырэктару вытворчага аб'яднання «Белаўта-МАЗ» – генеральнаму дырэктару вытворчага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Мінскі аўтамабільны завод»
- Пухавому  
Аляксандру Аляксеевічу – генеральнаму дырэктару вытворчага аб'яднання «Мінскі трактарны завод» – генеральнаму дырэктару рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Мінскі трактарны завод»

## «Заслужаны работнік сельскай гаспадаркі Рэспублікі Беларусь»

Ашмянцаву  
Сяргею Дзмітрыевічу – намесніку старшыні Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта

## «Заслужаны будаўнік Рэспублікі Беларусь»

Леміновічу  
Леаніду Мікалаевічу – дырэктару завода буйнапанельнага домабудавання № 1 адкрытага акцыянернага таварыства «МАПД», г. Мінск

## «Заслужаны сувязіст Рэспублікі Беларусь»

Бабеню  
Мікалаю Канстанцінавічу – мантажніку абсталявання сувязі філіяла № 1 адкрытага акцыянернага таварыства «Белсвязьбуд»  
Чорнаму  
Віктару Валянцінавічу – дырэктару Гродзенскага філіяла рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства электрасувязі «Белтэлекам»

## «Заслужаны работнік транспарту Рэспублікі Беларусь»

Гусарову  
Анатолію Мікалаевічу – генеральнаму дырэктару рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Нацыянальная авіякампанія «Белавія»  
Рыжыкаву  
Алегу Васільевічу – дырэктару рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Авіякампанія «Трансавіяэкспарт»  
Рынку  
Уладзіміру Іосіфавічу – начальніку Брэсцкага транспартнага рэспубліканскага прадпрыемства «Брэсцкае аддзяленне Беларускай чыгункі»

## «Заслужаны пілот Рэспублікі Беларусь»

Мялешку  
Віталію Уладзіміравічу – камандзіру авіяцыйнага атрада рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Нацыянальная авіякампанія «Белавія»

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ  
1 сакавіка 2006 г. № 138**1/7324 Аб узнагароджанні мнагадзетных маці ордэнам Маці**  
(03.03.2006)

За нараджэнне і выхаванне пяці і больш дзяцей узнагародзіць ордэнам Маці:

## па Віцебскай вобласці

Вараб'ёву  
Аксану Віктараўну – камплектоўшчыка адкрытага акцыянернага таварыства «Чырвоны Кастрычнік», г. Віцебск  
Дайлідзёнак  
Галіну Якаўлеўну – хатнюю гаспадыню, в. Пуцілкавічы Ушацкага раёна  
Дзямідка  
Ніну Іосіфаўну – хатнюю гаспадыню, г. Браслаў  
Жолабаву  
Святлану Андрэеўну – работніцу Дубровенскага райспажыўсаюза  
Чэрнік  
Марыну Уладзіміраўну – загадчыка дзіцячых ясляў-сада, в. Сенькава Верхнядзвінскага раёна  
Шпак  
Таццяну Зыгмунтаўну – хатнюю гаспадыню, в. Ахрэмаўцы Браслаўскага раёна

## па Гомельскай вобласці

Андрэйчык  
Зінаіду Мікалаеўну – работніцу ўстановы адукацыі «Сярэдняя агульнаадукацыйная школа № 37», г. Гомель  
Баліч  
Вольгу Мікалаеўну – выхавальніка дзіцячага сада-ясляў, в. Людзяневічы Жыткавіцкага раёна

Гусеву Наталлю Уладзіміраўну	– хатнюю гаспадыню, пас. Калініна Гомельскага раёна
Жукаву Наталлю Пятроўну	– хатнюю гаспадыню, г. Жлобін
Калоша Галіну Кірылаўну	– работніцу камунальнага жыллёвага унітарнага прадпрыемства «Гомельскі райжылкамгас»
Маланчук Марыну Ягораўну	– хатнюю гаспадыню, г. Жлобін
Пархамчук Святлану Віктараўну	– работніцу Жлобінскага райспажыўсаюза
Скакальскую Лілію Адамаўну	– хатнюю гаспадыню, в. Шарпілаўка Гомельскага раёна  па Гродзенскай вобласці
Белаус Галіну Раманаўну	– хатнюю гаспадыню, г. Гродна
Галаўніцкую Марыю Сцяпанаўну	– памочніка выхавальніка дзіцячых ясляў-сада № 57, г. Гродна
Галонскую Святлану Міхайлаўну	– музычнага кіраўніка дзіцячага сада-ясляў, в. Дэмбрава Шчучынскага раёна
Дайліда Марыю Канстанцінаўну	– работніцу сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Орля» Шчучынскага раёна
Дзятчык Лідзію Аляксандраўну	– жывёлавода сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Орля» Шчучынскага раёна
Макарэвіч Крыстыну Францаўну	– выхавальніка дзіцячых ясляў-сада № 83, г. Гродна
Рудзевіч Галіну Францаўну	– прадаўца магазіна Гродзенскага гандлёвага абласнога унітарнага прадпрыемства «Галантарэя»
Турук Дзіну Пятроўну	– медыцынскую сястру ўстановы аховы здароўя «Слоніўская цэнтральная раённая бальніца»  па Магілёўскай вобласці
Санташову Алену Яўгеньеўну	– памочніка выхавальніка дзіцячага сада № 1, г. Слаўгарад
Сухабаеўскую Наталлю Фёдараўну	– хатнюю гаспадыню, г. Горкі
Ткачову Наталлю Віктараўну	– паштальёна Чавускага раённага вузла паштовай сувязі
Чэпікаву Лілію Аляксандраўну	– кіраўніка аркестра народных інструментаў Палаца культуры ўстановы адукацыі «Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія»  па Мінскай вобласці
Бандаровіч Ірыну Раманаўну	– фармацэўта гандлёвага унітарнага прадпрыемства «Аздараўленне», Валожынскі раён
Басарановіч Галіну Іосіфаўну	– сацыяльнага работніка дзяржаўнай установы «Нясвіжскі раённы тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва»
Васільеву Кацярыну Рыгораўну	– хатнюю гаспадыню, в. Дразды Стаўбцоўскага раёна
Васюковіч Галіну Уладзіміраўну	– касіра-кантралёра магазіна «Корзінка», г. Мінск
Ермаковіч Тамару Адамаўну	– хатнюю гаспадыню, в. Гоцк Салігорскага раёна
Муравіцкую Таццяну Ціханаўну	– работніцу дзяржаўнай установы «Галоўнае ўпраўленне па абслугоўванню дыпламатычнага корпуса і афіцыйных дэлегацый «Дышсервіс»
Пастушкову Людмілу Мікалаеўну	– работніцу даччынага унітарнага прадпрыемства «Аўтобусны парк № 3», г. Барысаў



Прылепскую Галіну Чаславаўну	– настаўніцу дзяржаўнай установы адукацыі «Агульнаадукацыйная сярэдняя школа № 5», г. Вілейка
П'янову Святлану Мікалаеўну	– хатнюю гаспадыню, г. Жодзіна
Рэбеш Наталлю Міхайлаўну	– намесніка дырэктара дзяржаўнай установы адукацыі «Забалацкая агульнаадукацыйная школа», Дзяржынскі раён
Стужук Ганну Ляонаўну	– сацыяльнага работніка дзяржаўнай установы «Чэрвеньскі тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва»
Сушкевіч Лідзію Ягораўну	– паштальёна аддзялення сувязі «Заслаўе-1»
Сушко Людмілу Генадзьеўну	– хатнюю гаспадыню, г. Смалявічы
Трус Наталлю Пятроўну	– сацыяльнага работніка дзяржаўнай установы «Тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Барысаўскага раёна»
Усік Наталлю Іванаўну	– выхавальніка дзіцячага сада, в. Аляхновічы Маладзечанскага раёна
Янцэвіч Кацярыну Леанідаўну	– аператара машыннага даення сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Сваткі» Мядзельскага раёна

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
4 марта 2006 г. № 139

## 1/7325 О присвоении воинских и специальных званий

(07.03.2006)

Присвоить:

очередные воинские звания:

полковника

Апанасевичу Вячеславу Михайловичу  
Базанову Александру Викторовичу  
Балко Сергею Федоровичу  
Беспоясько Александру Александровичу  
Будику Владиславу Михайловичу  
Вражкину Юрию Николаевичу  
Гриневичу Александру Евгеньевичу  
Ивонину Александру Ивановичу  
Козюлько Юрию Николаевичу  
Марченко Дмитрию Александровичу  
Меккеру Андрею Владимировичу  
Муратову Ринату Хафизовичу  
Румянцеву Сергею Анатольевичу  
Хатько Олегу Стефановичу  
Шматенко Сергею Владимировичу  
Юзефовичу Сергею Александровичу  
Якубику Алексею Павловичу

полковника запаса

Кучинскому Виктору Францевичу

очередные специальные звания:

полковника внутренней службы

Кузавкову Владимиру Петровичу  
Савановичу Владимиру Андреевичу  
Сергееву Анатолию Ивановичу

полковника милиции  
Барабанову Сергею Николаевичу  
Вилькелю Антону Антоновичу  
Даниленко Сергею Станиславовичу  
Карпову Артуру Геннадьевичу  
Харевич Галине Федоровне  
Шепетюку Михаилу Антоновичу

специальное звание полковника милиции

в порядке переаттестации

Козловскому Виталию Иосифовичу

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
6 марта 2006 г. № 140

**1/7326** О направлениях и размерах использования в 2006 году  
(07.03.2006) **средств республиканского дорожного фонда**

В целях повышения эффективности использования средств республиканского дорожного фонда, обеспечения надлежащего контроля за их расходованием **п о с т а н о в л я ю**:

1. Утвердить направления и размеры использования в 2006 году средств республиканского дорожного фонда согласно приложению\*.

2. Совету Министров Республики Беларусь:

при внесении нормативного правового акта об уточнении показателей республиканского бюджета на 2006 год предусмотреть направление свободных остатков средств республиканского дорожного фонда, образовавшихся на 1 января 2006 г. в сумме 70 000 000 тыс. рублей, на финансирование создания дополнительной инфраструктуры агрогородков;  
принимать необходимые меры для выполнения настоящего Указа.

3. Контроль за выполнением данного Указа возложить на Комитет государственного контроля.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2006 г.

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

\* Не рассылается.